

СЯЛЯНСКАЯ НІВА

АДРЕС РЕДАКЦЫІ І АДМІНІСТРАЦЫІ:
Вільня, Вострабрамская вул. № 8, кв. 1.
(White, nica Ostrobramska Nr. 8, m. 1).
Редакцыя адміністрація штодня ад 9 да 3 гада, апрача сьвіта.
Редактар прыймае ад 12-ай да 2-ой гадзіні.

Орган Беларускага Сялянскага Саюзу.
Беларуская палітычна, грамадзкая, літэратуровая і гаспадарчая газета.
— ВЫХОДЗЕ У СЕРАДУ І СУБОТОУ. —

ПАДПІСКА:

На адні месеці — 1 злоты, на трох месіцах — 2 злоты,
на шасць месіцаў — 4 злоты, на год — 8 злотых.
Для загранічных удвал даражай.
Аплаты надрукаванага залежыць ад Редакцыі.

18

Гэта той нумар, за які 4 і 11 сакавіна (марца) выбаршчыкі-Беларусы аддадуць свой голас, а гэтым самым пашлюць сваіх найлепшых людзей у Сойм і Сенат. Памятайце гэта і трымайцеся, калі хочаце мець запраудных абаронцаў сваіх інтарэсаў.

АДОЗВА

Центральнага Выбарнага Камітэту Блёку Нацыянальных Меншасцяў у Польшчы.

У 1922 г. зладзілі мы першы раз у Польшчы, першы раз агулам у шматнародных дзяржавах Эўропы, выбарны блёк усіх г. з. нацыянальных меншасцяў. Закліканы намі народны масы аб'яднаных нацыянальнасцяў згодна аддалі свае голасы за пастаўленых наўмы кандыдатаў. Праваліліся натуткі праціўнікаў блёку, не памагла агітация партнёў, якія ўжывалі ўсіх спосабаў, каб нас між сабой пасварыць, каб заставіць нацыянальныя антаганізмы. Блёк перамог усюды, дзе нацыянальная съедамасць, дзе съедамасць неабходнасць супольнага змагання за належнае кожнай нацыі парламанцкое прадстаўніцтва процістаяў і ўсялікам дражненням, ашуканству, або шыканам.

За нашым прыкладам пашлі іншыя нацыянальныя меншасці ў іншых дзяржавах, якія вылучаючы так-жа і польскіх меншасцяў. Думка аб супольным змаганні за права свободнага разьвіцця ўсіх уцісканых нацыянальнасцяў напала ведук у цэлай Эўропе і давяла да зарганізаціі Кангрэсаў, якія три разы ўжо мелі нарады ў Жэневе.

Цяпер, калі ўзноў становімся да выбараў, узнаўляем наш тэхнічны выбарны саюз і заклікаем нашы народны масы да галасавання на съпісок усіх наўпольскіх нацыянальнасцяў, якія змагаюцца за свае нацыянальныя і грамадзянскія права. Выбарны закон 1922 году, які нас усіх кіруе, не даючы нам магчымасці выбраць адпаведна да кашага ліку парламанцкай рэпрэзентатыўніцтва, астаўся нязменены. Агулам палажэнне нашых народаў на вельмі перамянялася ад часу заключэння першага выбарнага саюзу. Падставовыя дамаганні на ўзятыя пад увагу. Змаганьні за належныя нам права на могуць быць спынены. А ў гэтым змаганьні наша аб'яднанне ў адзін магутны выбарны блёк выяўляе аб сіле нашых прадстаўніцтваў, якія будуть вясці гэта змаганье.

На вестку аб узнаўленні нашага выбарнага саюзу ў польскім грамадзянстве паднялася бура, у прэсе і паміма яе не жалелі нам перасыцяроў і пагрозаў. Адных прафесіялаў настрышыць, іншых здабыць абыянкамі. Блёк мае быць разьбіты раней, чым прыступіць да праць. Ня признаецца нам права злучання да супольнага змагання за здабыццё належных нам парламанцкіх рэпрэзентатыўці. У самым аб'яднанні бачыцца праступак проціў дзяржавы, бо на нашым аслабленні, якое здаесьць нас на ласку і няласку пануючай большасці, мае быць збудаваная далейшая палітыка дзяля нас. Усім грамадзянам дазваляцца лучыцца ў выбарныя блёкі, толькі на нам. Ёсьць гэта яшчэ адзін доказ, што ўважаюць нас за грамадзян другой катэгорыі, якія не павінны карыстацца з правою, належных грамадзянам пануючай націі. Ёсьць гэта праява тэй наўпачаснай думкі, якая дзеліць грамадзян на ўцісканых і ўціскаючых, якія была і ёсьць жаралом сварак і наўпачасцяў.

Мы змагаемся за бязумоўную роўнасць усіх грамадзян у Дзяржаве. Мы мімёсімся да спынення ўсялікага на-

Выбарная фільма.

Сёе—ды—тое, а нам баліць.

21-га студзеня г. г. за № 90 Беларускі Цэнтр. Выбарны Камітэт блёку нацыянальных меншасцяў паслаў наступную паперу:

Да пана Віленскага Ваяводы.

— Паліцыйна пастарунку ў Альковічах, Вялейскага пав., насељна забрала ад Беларускага Выбарнага Камітэту ў в.-цы Карапёво, Ільскай воласці, агітацыйны друкі, інструкцыі і платформы Беларускага Цэнтральнага Выбарнага Камітэту, лічачы ўсё гэта бальшавіцкай літэратурай. Апрача гэтага, на селяніна той-жэ вёскі Базыля Кучко, у дому якога адбыўся прадвыбарны сход, састаўлены пратакол.

У сувязі з гэтым, ветліва просім п. Ваяводу выдаць загад аб звароце беспадстакуна забраных друкіў і аб спыненныя прычэпак паліціі адносна арганізаціі Беларускага Аб'яднанага Выбарнага Камітэту Блёку Нацыянальных Меншасцяў.

Старшыня Камітэту Ярэміч.

За Секрэтара К-ту Багдановіч.

Дзякаваць Богу... выяснялася.

У апошніх двух нумерах „Думкі Працы“ чытаем, што „Думка Працы“ і спадароў „Народ“ Янкі Станкеўчыка пагневаліся, ды нават узялі—развод. Ну, а при гэтым не абылося і без таго, каб на выкрыліся грахі іх супольнага жыцця. Паводле слоў „Думкі Працы“, Я. Станкеўчык павінен быў крытыкаўцаў ідэалёгію Беларускага Сялянскага Саюзу. Але-ж, як кртыкаўцаў беларускую сялянскую ідэалёгію—„Думка Працы“ не паказала... Справа абмежавалася тым, што „спадар“, сваей прыдатнай да гумару мовай, выпаліў пару бруду па адрэсу лідэрэу Сялянскага Саюзу і на гэтым спыніўся. Вось чаму загневалася жонка „Думкі Працы“, ды дала сваіму хаканку Янку падптырхнанію. Пашоў вон, кажа, місюгіна ты...

У б. Грамадзе поўны развал.

Ужо з вышэй паданага відаць, што ад Грамады, так ці іначай, адхіліліся ёсць сябры. За бартом б. Грамады бачым: с.в. Каўша, „спадара“ Янкі Станкеўчыка, павою А. Астроўскую, б. сэн. Уласава, б. пас. Сабалеўскага і мн. інш.

Асталіся толькі пекачы ды мэнкі, якім асталося толькі чэрніца гразь з балота ды кідаць на ўсе бакі. Але-ж вось Сікава, што граз тая пададзе або на бараду, або на лоб—гаспадаром. Памінальны пісьмаў, якія друкаваліся ў „Сялянскай Ніве“ і якія яшчэ не пасыпелі мы надрукаваць, мы маем пэўныя весткі, што раздакцию „Думкі Працы“ закідаюць з правінцыі лістамі, робчы націск на тое, каб яна спыніла сваю брудную працу.

Выбарная праца ў пекаўчы і менкаў ідзе блага... Сілдзяўца, што злучыўшыся з польскім сацыялістычным, яны ўжо маюць коніка, якія вывезе іх у Сойм. Пабачым—ці праўда, што, польскі сацыялізм мае чар, якім здолеje атуманіц здаровыя беларускія голавы...

Будзе „поўная перамога“.

„Думка Працы“ гэтак пашырыла сваю ідэалёгію, што ёю нават цікавіцца падсевінкі. Калі хто мае сумліў у праўдзівасці гэтага, дык няхай прачытае карэспандэнцыю з Braslaŭshchynы ў № 4 „Думкі Працы“. Там падрабязнае, а б. Грамадзе напісаны і падсіланы — Падсевінкі.

Падсевінкі цешаць сваіх гаспадароў тым, што яны на выбары на пойдадзіць зусім... Бачыце, ім выбараў на чаде якога мае стаць вуч.

І самым нават дзіўна!...

У № 4 „Думкі Працы“ звязвалася асьцярожная заметка: „Ці праўда гэта?“, у якой чытаем:

„Ходяць упорлівыя чуткі, што творыцца ўжчэ адзін выбарны съпісак, на чаде якога мае стаць вуч.

Няхай жыве
Беларускі Народ!
Зямля сялянству
бяз выкупу!

На адні месеці — 1 злоты, на трох месіцах — 2 злоты,
на шасць месіцаў — 4 злоты, на год — 8 злотых.
Для загранічных удвал даражай.
Аплаты надрукаванага залежыць ад Редакцыі.

з Наваградчыны М. Чатырка, а за плячыма яго яшчэ гучнейшы імены. Ну, ніяк ня верыцца, каб М. Чатырка пашоў на разрыў а працоўнымі масамі, з якімі ён быў рагам сколькі часу.

Што праўда, некаторыя адзінкі говораць, што ён можа ісці і праців масаў, а ішоў з імі — толькі ў лепшыя часы. Але — ці гэта-ж такі праўда аб новым съпіску?.. Вось як, нават і самы дзіўнікі? Нават і самы ў задуменых апыніліся? Божа праўда, ці-же на цікава?...

Але-ж, паны з „Думкі Працы“, дае ў вастая маг, аб якой вы любіце пісаць? Сколькоў жу ѿце здраднікаў?

Стараныні вучоных і статыстакаў.

Шмат вучоных і статыстакаў пачалі рабіць стараныні перад адпаведнымі дзейнікамі аб тым, каб у часе выбараў у Сойм і Сенат у памешканнях камісія для галасавання быў выстаўлены па 2 урны. У вадчу апушкаль-б свае галасы мужчыны, а у другую — жанчыны. Гэна дало-б масамі, па думцы зінтарасаваных, азначыць колькасць кавет, якія прынялі ўдзел у галасаванні. „Лідзкая“ партыя.

У Лідзе 9/І, у прысутнасці Наваградчыкі Ваяводы п. Бэчковіча і Лідзкага Старасты п. Ждановіча адбываўся Зыезд польскіх прадстаўнікаў Лідзкага Выб. Вокр. На Зыезьдзе заснавалася новая палітычная партыя, пад назовам „Krajowy Związek Rolników Ziemi Wschodnich“.

Партыя толькі-што заснавалася, а ўжо пастаўліла на першы мейсці сваіх кандыдатаў п. Клюковіча, кіраўніка фермы рольнай у Бердаўцы, Лідзкага Ваяводы, а для павагі і паслеху паміж сялянай-Беларусу, прыголубілі ў кандыдаты і б. грамадаўца — Куца. Гропы ў неагранічанай колькасці мае дзаваць.. але толькі яе агенты звязаны фармалісткай, бо што два дні, мусіць даваць падрабязныя ражункі... Калі так, дык згары бачаць кіраўнікі яе праўал, але... трэба-ж туманіць Беларусу.

Работа пашла...

„Наўчоны спадар“ Янчук Станкеўчык пачаў „ходацца“, ды і работа пашла... Так што „спадар“ астаўся без работы. Но работы ўжо няма: яна пашла... Але-ж куды?

Спадаровая работа, захапіўшы наладаваны вуз з пад тай падпаветкі, дзе жыве, (як пісаў сам спадар) Сэвэрэн Віславух (супрацоўнік польскага „Кур'ера Віленскага“) пашла да п. А. Астроўскай, жонкі п. Р. Астроўскага, які будзе судзіцца за справу Грамады.

Гэта не загана... Барані Бог. Але-ж цікава, што ў той час, як муж церпіц за Беларускую справу, ды жонка пад спадаровую дудку робіць „кур'ерскую“ выкрутасты...

Адным словам, што ў „спадара“ работа не пачыналася, а адразу пашла... успамінай, як называлі!...

Тані і „здорава“.

Вядомы аматар у галіне апушкі шэпшыя бутэлек з ярлыком гаралаччай манаполії эсэр Мамонька меўся выступаць на выбары. Дзеля гэтага ўжо нават быў распачаты падгатаваўчую працу. Даставішы, як кажуць, ад пэўнай авансікі, Мамонька выдаў свой „Покліч“, але-ж гэты „Покліч“ астаўся безнадзеіным. Так што Мамонька пакінуў пад выбарную працу і, быццам, зусім на выбары на пойдзе. Сталася гэта пры гэтакіх abstavінах.

Сабраўшы ўсе апарожненія ім бутэлкі, Мамонька пастаўіў іху рады, як салдаты і запытала: будзе гэта галасаваць за мяне, ці не? Бутэлкі прамаўчалі. На гэтым і скончылася п'яная кар'ера апушкіяга самотнага эсера. Тані і „здорава“.

У паўлюкевічавай шопцы.

Паўлюкевічавая шопка з'арганізowała будку, ды назвала яе — Цэнтральным агульна-беларускім народным выбарчым камітэтам". Гэтая агульна-паганая будка ўжо нават і выдала адозву, у якой, як і трэба было чакаць, выявілася запраўднае паўлюкевічавая абітчча. Праграма будкі вельмі простая: нахай жыве той, хто дае грашакоў на ўтыманье будкі і кончана. Далей!.. даде чытае лаянку па адрасу Беларускага Аб'яднання за тое, што — яно высьвяляе паганую працу паўлюкевічавучыны.

А вось і яшчэ ягадка паўлюкевічавага балота.

Ёсьць у Паўлюкевіча экспозітура, якая носіць культурнае імя „Праславета". Гэтая „Праславета" заместа культуры займаецца палітікай.

Вось дакументы:

Мы маєм некалькі пісмавай паўлюкевічавай будкі да некаторых грамадзян, з якіх адзін друкуем:

Цэнтральны Агульна-Беларускі Народны Выбарчы Камітэт
17.1. 1928 г. № 59.

Вільня, Завальная 6, кв. 4.

Грамадзяніну Александру Кійко
Раднаму В. Гавэрзі.

Гэтым паведамлем, што ў панядзеялі 23 гэтага месяца ў Клецку адбудзеца агульны беларускі звезд сяброў нашых арганізацый і іхніх сымпатыкаў з мэтай устанаўлення праграмы і выбараў ад павету кандыдатаў да Сойму і Сенату.

Пастаравіцца паведаміць аб прыбыцці на звезд усіх Вашых інструктароў, старшынь і сэкретароў „Праславеты" і па 2 чалавекі ад кожнай вёскі, а гэтак сама і нашы радных, і наагул, каго знойдзецце патрэбным.

Т. Канапацкі Я. Шыбко
Старшыня Сэкретар.

Уласаў выветрыўся...

Пасыль канфэрэнцыяў і гутарак з рознымі асобамі, якія выключаюць нават і п. Галуўкі — пэзэс (сабра „Komitetu do spraw narodowościovych"), б. сэн. Уласаў, не атрымаўшы патрэбнага яму запэчэнення, падаўшы ў адстаку і дзеяла гэтага будзе зданы ў архі... Але-же, дзеяла гэтага, што беларускага архіву няма, дык, як гаворыць блізкі да яго асобы, пана Уласава зъмесцяць часова ў музэі... А калі так, дык знача — Уласаў выветрыўся...

Мітрапалічы блёк — разваліўся.

Праваслаўны мітрапаліт Дзяніс, маючы з аднаго боку лёгкую жар-пушку Піліпа Марозава, а з другога сэв. Каўшы, быў наладзіў аблаву на праваслаўнае жыхарства ў Польшчы: каб гэтак сама апугаць увесь праваслаўны народ, як апугаў духавенства. Захапіўшы з сабою б. сэн. Назарэўскую, уся гэтая „святая" кампанія мелася выставіць мітрапалічы съпісак. Аж-но не ўдалося: ці конь распругся, ці аглобля зламалася!.. Маєм чуткі, што.., нічагуткі ня выходзіць... Кончылася... А шкода!.. Мелі-б тагды цікавы букет!...

Дуброўнік так-же працуе.

У Лідзе 8/1 адбыўся Зыезд „Stronictwa Chłopskiego" б. пасла Дуброўніка. Становішча гэтай партыі яшчэ не выясняліся. Здаецца, што генеральная партыя выступіць са сваім асобным съпіскам, але самі кіраўнікі мочна вераць, што.., нічога не здабудуць. 9/1 Дуброўнік выехаў у Вільню, а адтоль паедзе ў Варшаву.. не ўнеч, па авансы на адозвы, якім маніцца ашукаць Беларусу.

Правал „Вызваленія" ў Стоўбцах.

13-га студзеня с. г., партыя „Вызваленіе" склікала ў Стоўбцах Зыезд. На Зыезд прыехала так шмат асоб, што ініцыятары нат' не адважыліся адкрыць Зыезд. За кулісамі салі, у якой быў назначаны Зыезд, яны прынялі нейкія рэзюлюці і пакінулі Стоўбцы.

Гэта вам, вызваленцы, на 1922 год, даволі ўжо туманіць Беларуское Сялянства!

Р. Н. О. як мае пасыпеху.

У апошнія часы Рэспубліка Народнае Аб'яднанне (Р. Н. О.) ладзіла ў Задніх Беларусі рад мітынгаў і прадвыбарных сабраньняў і нідзе ня мела пасыпеху сярод сялянскага сялянства.

На мітынгу ў Баранавічах сяляне прамоўшы гр. Кузіміцкага, у часе яго прамовы, закідалі сънегам і не хацелі слухаць аб рэспублікскіх школах, а пыталіся аб зямлю. На гэта пытаньне прамоўца ня мог дасць задавальнічага адказу.

У Пінску на сабраньні ніхто з прысутных не згадаўся ўвайсці ў прэзыдіум сабраньня. Будучы выпадкова на гэ-

ВОКАМ ПА СЪВЕЦЕ.

VI.

У мінулым тыдні „Сял. Ніва" загнавалася... дык і пашла недзе іншай, мінаючы чытачоў. У гэты час съвет і ў ём жыцьцё на спыняліся нават на мінутку. Дзеяла гэтага самага вока шмат чаго заўважыла. Але-же ці удастра яму перадца ўсё чытачом — ня ведама.

Напробуем...

Некалі ўжо пісалася, што прэзыдент латвійскага рэспублікі даручыў Немцу стварыць урад. Калі-б гэта яму удалося, дык Латвій кіраваў бы Немец. Праўда, Немец справа не ўдалася... аднак-жа бяз Немца і не абышлося. Латвійскі урад стварыў Латыш Юрашэўскі. У склад-же гэтага ураду ўвашли міністрамі і іх памоцнікамі, памінальшоў, Немец, Ресеен, да іншых нацыяльных меншасці ў Латвії.

Акрамя гэтага латвійскі урад і яшчэ даў доказ прыхільных адносін да грамадзян ня латвійскі народнасці, а іменна — назначыў сябрам ураду дзяржайнага банку — Немца.

Цікава тут тое, што назначыўне адбылося дзеяла таго, каб прадстаўнік нацыянальных меншасці бараіў іх інтарэсы... Запраўды, у маленькай Латвіі творчыца справы вялікага значэння!

Для нас гэтае значэнне выяўляецца ў тым, што у нас тут нічога падобнага замесціць нельга,

Пераводзячы вока ад гэтага справы, памінем франка-амерыканскі перагаворы аб вечным спакоем, ды разгледзім адну дужу цікава справу, справу француска-савецкіх перагавораў.

Саветы і Францыя ўвесі час імкнунца наладзіць добрыя адносіны. Увесі час ідучы гутаркі аб гэтым. Але-же да гэтага часу не далі нікага рэзультату. Перагаворы нават на нейкі час спыніліся зусім, з прычыны таго, што зъяўніўся савецкі пасол у Парыжы. Ціпер, калі прыехаў у Францыю новы савецкі пасол, дык магчыма, што гутаркі аб урэгуляванні франка-савецкіх адносін наўядзіцца ізноў.

У чым-жя сутнасць таго, што гэтыя перагаворы гэтак доўга цягнуцца ніяк не даюць ніякіх реальных вынікаў?

На гэта адкажам гэтак.

Галоўнам пытаньнем, якое стаіць на вырашэнні — ёсьць грашовыя даўгі царскага ўраду францускому ўраду ды францускім грамадзянам. Як ужо веда, расейскі царскі ўрад, назначыў грашовы ў францускага ўраду, ды ў францускіх банкіраў і капіталістах. Акрамя гэтага, францускія капіталісты мелі многа фабрыкай і наагул шмат розных прадпрыемстваў у Ресеен. Савецкі ўрад захапіўшы ўраду ў Ресеен, выдаў дэктарат

тым сабраныні, б. пасол В. Рагуля выступіў з прамовою, якою захапіў усіх прысутных.

У Лунінцы на сабраныні Р. Н. О. у закрытым памешканні сяляне выступілі проці гэтага партыі і асабліва крітыкалі дзеяла савецкую Сойму. Але-же гэтае падзяяло, францускія падзяяло, мелі многа фабрыкай і наагул шмат розных прадпрыемстваў у Ресеен. Савецкі ўрад захапіўшы ўраду ў Ресеен, выдаў дэктарат

Выбарчы съпіскі.

У працягу апошніх дзея ў Галоўную Выбарчую Камісію паданы ўжо гэтакі съпіскі:

№ 6 — Украінскі Народны Саюз (рэдны Пайякевічу).

№ 7 — Польскі Народная Рабочніцкая Партия.

№ 8 — Сельроб № 1.

№ 9 — Няма такога съпіску.

№ 10 — Польскіе „Сраніцва Хлопскіе".

№ 11 — Манархісты.

№ 12 — Страніцва Радыкальнае.

№ 13 — Рабочніцка — Сялянская Еднасць.

№ 14 — „Зывізак Хлопскі".

№ 15 — Польскіе Страніцва Каталіцкае.

№ 16 — Польскіе Партыя Садыялістай (лявіца).

№ 17 — Галіцкіх Жыдоў „Агуда".

№ 18 — Блёк Нацыянальных Меншасці.

№ 19 — Сельроб № 2.

№ 20 — Рабочніцы.

№ 21 — Народ. Польскі Блёк Працы.

№ 22 — Украінскія Эсера-эсдэцы.

№ 23 — Зывізак Хлопскай Еднасці.

№ 24 — Каталіцка-Народны Зывізак.

№ 25 — Зывізак Каталіцка-Людові.

Наш беларускі съпіскі мае № 18, які ўвайшоў у блёк нацыянальных меншасці.

Гэта трэба памятаць кожнаму выбаршчыку Беларусу, каб 4 і 11 сакавіка (марца) аддаць за гэтыя нумар свой голас.

рэз, якім адказаўшы выплаціць доўг, ды якім забраў на карысць дзяржавы ўсе францускія прымісцівідныя прадпрыемствы ў Ресеен. У адказ на гэта Францыя адмовілася мець якія-колечы зношэнні з Саветамі. Напачатку Саветы съмляліся і жартавалі з францускіх падзялістів, але-же пасыль — ня нават і ня буду гаварыць дзеяла чаго — стала так, што Саветы ахвотна згадзіліся наладзіць добрыя адносіны з Францыяй. У выніку гэтага распачаліся перагаворы — асяродкам якіх было і ёсьць пытаньне аб даўгах.

Апошняя савецкая працапанова Францыя аб выплаце ўсіх даўгіх выяўлялася ў тым, што Саветскі ўрад згаджаліся плаціць Францыі кожнага году ў працягу 62 гадоў.. але-же вымагалі ад Францыі, каб яна дала Саветам цяпер аднаразовую пазычку — 125 мільёнаў даляраў.

Францыскі ўрад савецкую працапанову адкінуў: ён адмовіўся даць сваім банкамі належную гваранцыю, а францускі банк не захацеў прыміць савецкія вексалі. Справа асталася вісць у паветры.

Загранічныя газеты пішуць, што францускі ўрад стараецца цяпер стварыць гандлёва — банкірскі Саюз, які павінен быў-бы пазычыць гроши Саветам. У замен за гэта Саветы павінны быў-бы даць забавізанні: вывозіць толькі ў Францыю сырэйцы і бяз грошай, на рахунак выплаты пазычкі. Акрамя гэтага, пазычка была-б гварантована плаціцай (гэта — дарагі мэтал), золатам і нафтай. А гэта знала, што ўсю плаціцу, якую прадаў Саветы, павінны быў-бы прадаваць толькі Францыі і г. д.

Няведама ці згадзіліся-б на гэта Саветы, але-же францускі ўрад ня можа стварыць патрэбнага гандлёва — банкірскага Саюзу, дзеяла таго, што паменшыўся вывоз хлеба з Савецкага Ресеен.

Вось на якім плошчы, вось на якім роўні заходзяцца франка-савецкіх падзялістах адносінаў.

Ведаю, што з пасярод Беларускага сялянства мала хто знае, што такое мэтал-плаціна. Дзеяла гэтага пастараўся падзяліцца з паветам. чытачамі некалькімі словамі аб гэтым. А знала — плаціна, гэта мэтал вельмі добрае якісці, ён моцны і не буйцца, як агню, так і ржавіць, падобны ж на пагляд на срэбра, нават і з слова, плаціна гішпанскаса, азянае — срэбрападобны. Мэтал гэты вельмі дарагі, так напрыклад: да вайны ён цаніўся за адзін грам (у фунце 400 грамаў) 6 даляраў. Але-же тут у франка-савецкіх адносінах плаціна мае тым больше значэнне, што апрача Ресеен, плаціна нідзе больш не здаваецца (праўда, зусім незначная колыксьць ў Амерыцы).

Калі-б Францыя дапяла таго, што Саветы прадавалі плаціну выключна ёй, дык ясна, пера

Сытуация ў Кітайшчыне.

Пасъля таго, як Кантонскі ўрад зрабіўся панам падлажэння, у паудзенным Кітаі наступіў „супакой”. Тыя сутычки, якія адбываліся паміж паудзенцамі і пауночнай арміяй трохі сініліся, быцам, яны цікавіца нечым другім, прыслухоўваюцца і прыглідаюцца. І ёсьць чаму прыслухоўвацца і прыглідацца. Кантонскі ўрад, апанаваўшы сутыацию, вядзе жорскую расправу з камуністамі, якія не супакояваюцца да генага часу. Газеты перапоўнены весткамі аб масавых экзекуцыях, арыштах, высылках, тэрорыстычных актах і г. д.

Зачыняюцца ўсе ўстановы, якія мелі такі іначай сутычніцу з камуністичным рухам, нават прафесіональныя саюзы работнікаў, забаронены забастоўкі, адным словам, пануе самая дзікая жорская рэакцыя.

Генерал Чанг-Кай-Шэн нядзяўна прыняў пасаду галоўнага павадыра нацыяналістичнай арміі. З генага нағоды апублікаў маніфест да наянкінскіх нацыяналістаў, у якім запаведуе аб новым выступленні проці падлажэння арміі Чанг-Со-Ліна. Чанг-Кай-Шэн зазнае, што нацыянальная рэвалюцый ў Кітайшчыне павінна юці сваім шляхам, але камунізм павінен быць пераможаны на чымбы ні стала. Маніфест свой Чанг-Кай-Шэн пачынае зъдзейсніваць, бо, як пішуць замежныя газеты, ужо паслаў фінансавую падмогу генэралу Фэнг-Ю-Сіяну на арганізацыю ваенага паходу проці падлажэння Кітаю. Фэнг-Ю-Сіян сваім чарадом выпусціў адозву, у каторой зазначыў, што галоўна прычына кітайскіх бедаў зъяўляецца імплементычна падлітка замежных дэяржаваў. Фэнг-Ю-Сіян далей заяўляе, што ўсе чужаземцы, якія не сымпатызуюць Кітаю, будуть прасъедавацца бяз ніякіх засыпракаў.

І вось, на гледзячы на такі супакой, у Кантона ізноў насыпевае крызис. Умеркаваныя кітайскія профсаюзы дамагаюцца адчынення ўсіх радыкальных проф. саюзаў, пры чым, у выпадку не здаволення іх дамаганьням, пагражжаюць агульную забастоўку. Кантонскія кіравецкія сферы баяцца ў сувязі з генагм новага камуністичнага паўстання.

Куламёты... на работнікаў.

У Вальдэнбургі (Наўночная Амэрыка) бастуючыя работнікі, лікам каля 700 чалавек, шмат з якіх мелі при сабе сваіх жонак і дзяцей, сабраліся перад меставаю радаю, каб паслаць сваіх дэлегатаў для пераговораў. Раштам пачуяліся стрэлы з ружжаў і паліцыя пусціла ў ход куламёты. Вынікам сутычки — 6 работнікаў забіта, 4 ранена. Увесь на тоўн пачаў уцякаць. Паліцыя-ж акружила квартал, у якім здарылася сутычка.

Камуністичная арганізацыя ў Коўне.

Паводле вестак з польскіх газет, 13 студня у Коўне літоўская палітычна паліцыя выкрыла аграмадную камуністичную арганізацыю. У склад яе ўваходзілі пават адказныя служачыя розных прадпрыемстваў. Арыштавана 23 асобы. У некаторых арыштаваных знайдзены падробліны пашпарты.

Вялікі працэс і новыя арышты „Мафія“.

У Сыціліі закончыўся вялікі працэс сябrou тайнае арганізацыі „Мафія“. Працэс цягнуўся 3 месяцы. Пад судом знаходзілася 154 сабры „Мафія“. 7 чалавек прысуджана на ветную катаргу, рашта асуджана на розныя тэрміны вясці. Апраўдана толькі 7 чалавек.

Не паслыпі яшчэ судзіздзі аддыхнуць, як у Сыціліі дакананы новыя арышты сябrou „Мафія“. Арыштавана болей 300 чалавек, з якіх 39 аўтавацца ў забойствах.

Ссылка... камуністых.

Замежныя газеты падаюць, быцам, 50 чалавек галаўнейшых апазыцыянеру — камуністых па загаду Сталіна выслана з цэнтра СССР на акраіны вялікага Саюзу і нават... у Сібр. У ліку сасланных падаюць прызвішчы Троцкага, Зіноўева, Каменева, Радэка, Ракоўскага і інш.

Нямецкая, французская, бэльгійская і амерыканская групы камуністичнае апазыцыі вынеслі разнолікую пратистуцію проці высылкі апазыцыянеру. Ня гледзячы на гэтага, „Політбюро“ на паседжанні адзінадцяці адабрыла крокі Сталіна адносна апазыцыянеру.

З свайго боку апазыцыя выпусліла лістоўку — пратэст, у якой востра нападае і ганьбіц дыктатуру кукі Сталіна і заклікае да зборкі ахвяраў на палітычныя Чырвоны Крыж. Зборка геная, як падаюць газеты, ідзе вельмі энэргічна, а на фабрыках нават адкрыта.

Цікавае безрабоцце.

Бальшавіцкая „Учительская Газета“ піша:

На 1 студня г. г. зарэгістравана 85.235 безработных пэдагогаў.

З тых, якія ў апошні год былі выпушчаны пэдагагічнымі інстытутамі ў ліку 21.000 кваліфікаваных пэдагогаў, удалося атрымаць працу па сваіх специяльнасці толькі 13.620 асобам. З усяго ліку безработных атрымліваюць падмогу толькі 33 проц. у размёры ад 3 да 5 рублёў у месяц.

Геная вестка тым больш цікава, што такія каштоўныя працоўныя бяз працы там, дзе дзяржава кіруеца саўмі-ж „працоўнымі“.

РОЗНЫЯ ВЕСТКІ.

Французскі ўрад пастанавіў пабудаваць чугункавую дарогу цераз пустыню Сахару. На падгатаваўчымі працы патрэбуюцца каля 12 міл. франкаў.

Вылікам паводкі места Дыямантына ў Бразыліі зусім зьнесена з паверху зямлі. Зынішчана болей за 1000 дамоў, 5 тысяч чалавек яе мае над галавою даху.

Жыдам — дабравольцам літоўскага войска, ўрад пастанавіў даць зямлю. Кожнаму дабравольцу дадуць па 15 гектараў зямлі.

7 студня ў Кішэневе (Румынія) група студэнтаў на станцыі зьбіла некалькіх жыдоўскіх пасажыраў. Калі зьявілася паліцыя, студэнты пачалі да іх стряляць з рэвалвэрараў. Адзін паліцэйскі цяжка разнены.

НАВІНЫ.

Арышт б. пасла Рагула. 19-га гэтага месяца а 9 гадзіне раніцай у памешканні Акружнага выбарнага камітэту у Наваградку па распарядженню пракурора Наваградзкага Акружнага Суду быў заарыштаваны былы пасол Рагула. Пасъля даўросу ў съледавацеля, Рагулу быў атраплены ў камісарыят павятовай паліцыі. Па злакэнні залогу 500 зл. съледавацеля звольніў б. пасла Рагулу, адабраўшы падпіску аб нявыведзеніі з Наваградзкага судовага вокругу. Рагулу аўтавацца ў 129 арт. за прамову падчас мітингу ў Наваградку 22 траўня 1924 году. Яму пагражае цяжкая турма ад 1 да 4 гадоў. Бараніць узяўся адвакат Сьвірыд.

— Вечарына ў Беларускім Студэнтскім Саюзе. У нядзелю 22 студзеня Беларускі Студэнтскі Саюз у Вільні ладзіў вечарыну з праграмай: „На вясны“, „Мядзведзь“ і хор. Пасъля спектаклю адбылося скокі. У спектаклі бралі ўдзел артысты Беларускага Народнага Тэатру Б. І. Г. і К. і некаторыя сабры Бел. Студ. Саюзу.

— Спектакль-вечарыны Б. І. Г. і К. 26. XII. 1927 г. Цыцерскі Гурток Беларускага Інстытуту Гаспадаркі і Культуры ладзіў спектакль-вечарыну ў парфіяльным доме ў Барадзенічах. Адыграна было: „Мікітая лапаць“ і „Гурток“, а так-же пляяліся песні ў беларускай мове. Пасъля спектаклю была вечарына; людзей было шмат з рожных старон і ўсе былі захоплены. Артысты свае ролі адыграли вельмі добра.

26. XII. 1927 г. Беларуская Шаўлянская школа Б. І. Г. і К. ладзіла ў Шаўлянях у школе ёлку, падчас якой вучні дэкламавалі вершы і пляялі. Присутных

Канфіската „Сял. Нівы“.

Па загаду камісара ўраду на м. Вільню канфіскаваны № 9 „Сялянскае Нівы“ за зъмяшчэнне заметкі „Думка Працы“ ў ролі абаронцы — Умаслоўшчыны».

З выдрукаваных 9 нумароў, ад Ноўага Году, толькі 5 папалі па назначэнню, чатыры-ж іншыя пашлі пад суд. Канфіскаты гэтых балюча адчуваюцца перадусім дзеля таго, што мы вяляем магнімасці вясці перацыварную працу.

№ 9 быў выдрукаваны ў павялічанай колькасці экземпляраў.

было шмат. 1. I. 1928 г. гэтая-ж школа ізноў ладзіла ў Шаўлянах спектакль-вечарыну. Адыграна было: „Бэтлейка“, „Боты“ і „Конскі партрэт“ і дэкламавалі вершы. Спектакль прайшоў нязвычайна добра. Вучыцелька М. Булыга атрымала гарачую падзяку ад прысутніх за працу.

— „Добрая Красачка“. Пералічышы ўсіх тых, хто будзе судзіць за працу ў Грамадзе, газета „Думка Працы“ № 4 піша:

„Цікава, чаму ў гэтым сьпіску няма б. пасла Сабалеўскага?...“

Прачытаўши гэта мне захацелася запытца: чаму-ж няма ў tym сьпіску аўтара, які напісаў заметку аб Сабалеўскім?... Ці-ж неадпаведвае пытаньне?! І чаму і дзеля чаго яму хочацца бачыць усіх (ведама, апрача сябе) за варожінімі кратамі?... Няхай вытлумачыца думка-працаўскі пісак ў гэтым?...

— Ваўкі нападаюць. Газеты пішуть, што па дарозе з Маладечна ў Вялікую напалі ваўкі на куплю, якія ехалі на кірмаш. Ваўкі кінуліся на коні і на вазы, на якіх былі цяляткі. Куцы началі стряляць з рэвалвэрараў, забіваючы з ваўкоў, рашта разбегаяся.

Цікава зазначыць, што ваўкі напалі ў бэлы дзень, раніцаю.

Арганізацыйныя спрабы

Беларускага Інстытуту Гасп. і Культуры.

Ад пачатку студзеня да 20. I. адкрыліся гуртки Б. І. Г. і К.

У. Лукашевичы, Свяланцінская п. в. Расла, Вілейская пав. м. Будслаў, м. Горадні (аддзел) в. Пашыцы, Лідская пав. Іськовічы, Нясьвіцкая пав. і ў в. Варокомшчына, Наваграда. п.

Беларусь, бо яго і наша „радыкальная“ партыя ідзе за працоўны люд.

Пасъля прамоваў, пачаліся дыскусіі, прычым не знаёмым сабе асабісту голасу не давалі.

Калі захацець узяць голас прадстаўнікі партыі „Клубу Pracy“ (польскай), дык на салі паднёсці вялікі шум, крик, съвіёт, тупат нагамі, так што я можна было разабраць, хто хоча яго слухаць, а хто не. Шапель некалькі разоў памыкаўся ўціхамірыйці, але ўсе не ўдавалася і толькі, калі людзі самі трохі спакоіліся, Шапель сказаў прытарнаваную да гэтага выпадку прамову, ў якой простила кака: „Ни дарама кака Пілсудзкі, што на маймайкаўнікі поўзаюць вони“... Паказваючы-ж на беднага аратара з „Клубу Pracy“ Шапель дабавіў: „Вось гэта і ёсьць гэтакая вон“. Толькі ўспеў высказаць гэта, як ізноў на салі крик, шум...

Калі ўжо аканчальна спакоіліся публіка, Шапель ізноў на трыбунае гаворыць, што Вызваленіе і ПСС, толькі дзеля вока гушчуаў стаяць у апазыцыі да ўраду, фактычна-ж яны падтрымліваюць ўрад, бо м. Пілсудзкі зрабіў многа чаго добра. А дзе яно тое добрае, дык Шапель і не патурбаваўся паказаць.

І Мамонька атрымаў голас, абліжаныя толькі на 5 мінут, што ён сказаў, ніхто не зразумеў.

Пасъля тых дыскусіяў Шапель запрапанаваў выбраць асобу „Rogozumiewawcze“ камісію вясці перафаровы са сваякамі „радыкальной“ арганізацыямі, каб зрабіць блёк.

Калі Шапель папрасіў назначыць кандыдатаў, дык на салі пачалі кричаць: Ярэміч, Юхневіч, Яцына! і г. д., а нават... Троцкі!

Шапель не ўдалося такі атрымаць кандыдатаў ад звязку, дык простила воні самі ад сябе і... толькі прачытаў звязку прызвішчы ў „Rogozumiewawcze“

мы, ніжэй падпісаныя сабры Выбарнай Паразумевавчай Камісіі і сабры Управы Радыкальнай Сялянскай Партыі Захадній Беларусі.

Падпісаныя ганяць зідрадніцкую працу Антона Шапеля і заклікаюць сябру ў Грамадзе і звязку абаронцы з іншымі партыямі, варожымі інтэрэсамі сялян.

Падпісаныя ганяць зідрадніцкую працу Антона Шапеля і заклікаюць сябру ў Грамадзе і звязку абаронцы з іншымі партыямі, варожымі інтэрэсамі сялян.

К. Галубоўскі, А. Русецкі, Гайдук сябру Галоўнае Управы.

ВЕСТКІ З КРАЮ.

За кім пойдзе вёска.

(Нясьвіскі павет).

Прадвыбарны час... Дае ні глянь у газету, ці то беларуску, ці то польскую, ці іншую якую — на старонках убачым агітацыйныя артыкулы. Усякі стараецца перацтвуюць на свой бок другога, каб зарабіць мандат. Цяпер кожны дае зямлю, лясы, волі, школу і ўсе..., ад зямлі да неба. Але трэба прыпомніць 1922 год,

Тады кожны воўк падходзіў лісам, а потым забраўши галасы, стаўся зноў вайком:

Тады паўстаў блёк Нац. Меншасьцяў, у які ўвайшлі Беларусы, Украінцы, Жыды і Немцы. Тады, нават, было труда адгадаць за каго галасаваць, бо ўсе паданкі запужвалі вёску гэтым блёкам казаўшы, што там Жыды і ўсе згінуць, як рудны мышы, калі аддадаць на гэны съпісак галасы. Але беларуская преса ў той час віла на добрую дарогу і хто аддаў свой голас за блёк, то по-тому даведаўся, што ягоны голас не пра-паў задарма.

Цяпер вёска ўсё гэтае зрузела і ведае хто яго вораг, а хто прыядель. Цяпер ізноў будзе многа съпісак, які толькі польскіх, але, мо', і беларускіх, але сяляніна ўжо цяжка ашукаць. Восьмем, для прыкладу, Паўлюкевіча, ці Ўмястоўскага. Яны — родныя „казённыя“ браты, якія хочуць закупіць у свае кішані сялянскі галасы. Яны з сялянінамі гутараць, аж покі не ашукаюць. Памятаючы выбары ў вадасы Санаўрады, калі Паўлюкевіч кірчаў, што баліць яго галава, каб у радныя праішлі Беларусы. А дзеля чаго ён кірчаў? Не дзеля таго, каб сяляне ведалі, што ёсьць „тоже бўйорус“ Паўлюкекіч. Ён працуваў та-

ды, што будуць выбары, ну і кірчаў, што баліць яго галава, каб потым вылечыцца ў Сойме, пралезши туды сялянскім галасамі. Але ашукаўся Паўлюкевіч! Не атрымае ён галасоў у нашым павеце. Мне прышлося гутарыць з адным кіраўніком аддзелу „Прасаветы“ у в. Дунайчыцах знейкім Х. Шыбутам, дык і гэты казаў, што на выбарах Паўлюкевіч мала пажывіцца нашымі галасамі.

А сяляне дык і прыказку маюць: „Відаць пана на халіах“ — ці ж ашукае іх Паўлюкевіч?

Таксама і Ўмястоўскі не пажыре, хоць і засыпае Нясьвіскі павет сваім „Беларускім Днём“, але аб ім мала хто ведае, ці ёсьць ён на съвеце, ці жыве. Усё нашае сялянства пойдзе за Блёком Нац. Меншасьцяў. Пойдзе за Беларус. Аб'яд. Выбар. Камітэтам, які стаў на цвёрдым грунце сялянскіх інтарсаў.

Зорка.

Мітынг у Глыбокім.

(Даісеншчына).

12 студня ў м-ку Глыбокім на рынку, албусіўся прадвыбарны мітынг, арганізаваны Бел. Аб'яд. Выб. К-там блёку Нац. Меншасьцяў. На мітынгу прамаўлялі гр. гр. Краучонак і Апісковіч. Промоўцы высыпалі баламудты і ашукаўкі на толькі польскіх „лявіцовых“ партыяў, а і Паўлюкевіча і Ўмястоўскага. Сяляне пачуўшы прозвішчы гэных „апякунуў“ прарвалі прамову, добра на съпішчым крикім „Здраднікі! Агенты! Правакатары, яны і іх інструктары!“

Далейшую прамову аб тым, што Блёк Нац. Меншасьцяў сапраўды стаў у абароне Беларуса і сялян на грунце будучага Сойму, сяляне слухалі з надзвычайна ўвагаю. Калі-ж промоўцы

кінулі лёзунг: „Няхай жыве Беларускі Народ! Няхай жыве Беларуская Сялянска-Работніцкая згода! Няхай жыве Бел. Аб'яд. Выб. К-т Блёку Нац. Меншасьцяў! Няхай жыве Сялянска-Работніцкая Ўлада!“ — уесь рынок загудзеў ад воспескай. Раздавана прамоўцамі літэратуру сяляне разъбіралі наперабой.

Трэба заўажыць, што на мітынгу зъбіраліся прамаўляць агенты Ўмястоўскага і „Партні Працы“, але, бачачы такі настрой у сялян — выступіць ім не хапіла адвары.

Не магу маўчаць.

(м. Лужкі, Даісенскага пав.).

Браты - Беларусы!

Калі вам дарагая будучыня сваіх дзяцей і школы для іх, калі вам дарагія суды на роднай мове і другія установы, дык рыхтуюцеся да выбараў у Сойм і Сенат, каб туды вы паслалі як найбольш сваіх барацьбітаў.

Рыхтуюцеся, і, калі прыдзе дзень галасавання, глядаце, каб вас не ашукалі перад самым склонам вашых рук над урнамі. На выбараў ў забоднія камісіі вы павінны ісці з цвёрдым пра-кананнем за каго галасаваць! За каго ж галасаваць? А за таго, хто ўзапраўды бароніці інтэрэсы сялянству-мужкоў. Гэтакім абаронцам вашым толькі ёсьць Сялянскі Саюз. Дык галасуйце за той съпісак, які падаўшы гэны Саюз і на якім будуць яго кандыдаты.

Браты - Беларусы! Асьцярагайцесь ваўкоў-агітатораў. Яны ёсьць пасырод самых вас. За прыкладам далёка ісці тэрэба.

У в. Забаліне ёсьць пісака гаспадарскіх парадаў у „Беларускім Дні“ — Інка Тарыкаў. Спачатку ён быў грамадацам, цяпер гэны Тарыкаў захацеў зрабіцца паслом у Сойму, каб атрымліваць дыметы — вялікую пенсію; добра пажыць, нічога ня робячы, як і да гэнага часу ён нічога не зрабіў для братоў-Беларусаў.

Сам Тарыкаў зъяўляецца сябрам партыі Ўмястоўскага, якай толькі для вока носіць назоў беларускі. Партия генна з усіх нас хоча зрабіць нявольнікаў, але ці выйдзем мы годнымі для іх, аб гэтым партыя Ўмястоўскага, асабліва ж Тарыкаў і не падумаем.

Дык, Беларусы, помніце гэтае і аддавайце свае галасы толькі за блёк нацыянальных меншасьці, бо другіх партыяў у нас няма, якія-б стаялі за сялян і жаладі-б ім добра.

Няхай жыве Сялянскі Саюз і яго кандыдаты!

Выбаршчык.

Беларуская вечарына.

(м-ка Сьвір, Свянцянскага павету).

8 студня у м. Сьвіре албусілася Беларуская вечарына, на якой была адыграюч'еся Я. Быліна „Выбары Старшын“. У выкананні ролі бралі ўдзел наступныя асобы: Ф. Ерафеў, З. Ашкевич, Я. Кацякі, Р. Бугічык, М. Карадзік, А. Вярбіцкая і Т. Сягень, якія не пашкадавалі сваіх сілаў на тое, каб добра і стройна адыграць іхесу. Праўда, з вялікім трудом даставалі яны неабходныя прыналежнасці для дэкарацыі і рэквізыту.

Глядзельнікаў было многа, якія вельми запікавіліся ігрою нашых простых артыстыст...

Дзякую вам, барацьбіты Культуры, за вайну высілкі на сваі нацыянальна-адраджэнскай Ніве...

Жадаю і надалей карысна працаўць на дабро нашаму Сялянскаму Народу.

Вінцковіч.

Купляйце!

ВЫПІСВАЙЦЕ!

Беларускі Ілюстраваны Календар на 1928 год.

Апрача календарнай часткі БЕЛАРУСКІ ІЛЮСТРАВАНЫ КАЛЕНДАР мае вельмі багатыя і цікавыя аддзелы: Прыгоже пісьменства, Папуллярная веда, Грамадзкае жыццё, Земляробская гаспадарка, Кооперацыя, Прафынальныя парады, Лекарскія парады, Гумар, Сатыра і Інфармациі.

Календар каштует толькі 1 зл. 20 гр., а з перасылкай звычайней 1 зл. 45 гр.; 10 календароў з перасылкай каштует 12 зл. 10 гр.

Выпісць можна з:

1) Кнігарні „Пагоня“ — Вільня, Завальная 7, або з
2) Кнігарні Ст. Станкевіча — Вільня, Вострабрамская 2.

НАШАЯ ПОШТА.

Яну Цэшкоўску. На Вашае цісмо ад 11.1. с. г. аб карэспандэнцы пад назовам „Тып лёкай“, зъмешчанай у № 3 „Сял. Нівы“, выясняем наступнае:

Гр. Цяўлоўскі нікчэмную ўслугу рабіць беларускаму руху тым, што імкненца да паланізацыі беларускіх зімель, прападоўчы ў канаке з угадоўчымі і з „Беларускай Радыкальнай Народнай Партыяй“ Ф. Умястоўскага. Такую самую работу выконвае і Вы, пасколькі Вашае праўзвішча зъмешчана радам з праўзвішчамі гр. Цяўлоўскага (гледзі „Бел. Даень“ № 37 ад 3.XII. 1927 г.). Калі хочаце паправіць сваю апінію ў вячох беларускага грамадзянства, павінны публічна (праз прэсу) заявіць, што Вы нічога супольнага ня маеце з гр. Цяўлоўскім і што пакідаеце вясці паланізацыйнай працы, якую вядзеце, магчыма, ня съведама.

А. I. Вершы слабыя як па думцы, так і па тэксты. Карэспандэнцыю і артыкул, калі падыдуць, зъмесьцім.

Arbeiter Bucher Stube fur Schmidt. Газету пасылаем ад 1.1. с. г. у 2-х экзэмплярах.

Гуртку Інстытуту ў Нарэуцы. З зл. у „Саху“ і 4 зл. у „Маланку“ пепрадаць.

Шкляніку Г., Ермаковічу А., Бобку П., Крыку Т., Шэйку Я., Дземідовічу Ю., Беляўскому І., Кліацівічу Д., Ігнатовічу М., Міхневічу Я., Болтрапу Ц., Кедышу А., Раманоўскому Ул., Чарнаўцо П., Строчкевічу Н., Кісламу І., Чарняўскому Л., Рынакевічу Ст., Таўкачу Г., Даражовічу В., Бігоню Б., Жуску М., Алексе́йчуку Я., Городко М., Ілюкевічу А., Белевічу Ул., Клімовічу П.—гэзэту пасылаем.

Дасталі ад:

Цупко В.—4 зл.; Падбярэскага Гальяша—3 зл.; Гуртка Інстытуту ў Нарэуцы—4 зл.; Зеневіча Ст.—6 зл. 15 гр.; Горановіч Ів.—3 зл. 50 гр.; Марача А., Мальчыкі П., Колбаскі Мік., Ламана С., Арнольбіка Якуба, Ламана Андрэя, Трицьцікі П., Журкі М.—па 2 зл.; Севрука І., Грышкевіча Данілы і М.—1 зл.

Юрыдычная парада.

Гр. М. Гробару. Пасколькі цесцьці перад сваей съмерцій не зрабіў фармальна гэтаставанту, усе яго дзеці (дочки) дзяляць спадак па роўнай часці. У сувязі з гэтым у акружы суд апэляцыі ня варт падаваць.

Папраўка.

У № 5 нашае газеты абымлкова падана памешканье Павятавага Беларускага Аб'яднанага Выбарнага Камітету Блёку Нацыянальных Меншасьці ў Глыбокім на Ломжынскай вуліцы № 20. Трэба: Ломжынская вул № 49.

Куток сатыры і съмеху.

Конекі фэльчар.

Лукаш і Тамаш засправіліся. Лукаш гавора, што чалавек можа быць здольным толькі на нешта адно. А Тамаш спрачаецца і сіліца даказаць, што наадварот: ёсьць розныя людзі.

— ёсьць такія людзі, што зъяўляюцца здольнымі на ўсё. Вось, напрыклад, — гавора Тамаш,— „доктар“ Паўлючок, папоўскі сын, а быў на вайне конским фэльчарам, пасыль з'яўляўся дэфэнзывнаю працю і вельмі „удала“ і старана, а цяпер ужо будзе гідлям (які ловіць бяздомных сабакаў). Канцэсію на гэта Паўлючок атрымае лёгка, бо зъяўляецца вельмі адпаведным.

Проці гэтага важкага доказу Лукаш спрачацца ўжо на мог.

Так што Паўлючок, прайшоўшы этапы ад папоўскага сынка да конскага фэльчара і дэфэнзывнушчыка, стане — гідлям.

І яшчэ канцэсія.

Ходзяць па Вільні станоўчыя чуткі, што „доктар“ Паўлючок, апрача ігры ў лётто і гідлеўства (сабакадоўства), каб павысіць даходы, рабіць заходы, перад адноснымі дзеянікамі аб выдачы яму сталае канцэсіі на ачыстку съметнікаў і клязэтав.

Хутка пасыль вясельля.

Муж вярнуўшыся з працы гавора: „Ах, як я сёняня нахапаўся пылу!“

Маладая жонка сама да сабе: „Ах, як добра сталася, бо сёняня абед зусім няўдалы, усё спалілася. Дык пасыль пылу, мо' не разбрэцца...“